

10799

КУЛЬТ ФРОНТ

ШТО МЕСЯЧНЫ
АБ'ЯДНАНЬНЯ



ЧАСОПІС БЕЛАРУСКАГА
КУЛЬТТАВАРАУ „БАКТ“

№ 1 (5)

15 сакавіка 1933 г.

№ 1 (5)

Масавую палітычную кнігу 1-й вясне другой пяцігодкі.

„Галоўны ўпор павінен быць зараз зроблен не на пашырэнне
пасеўных плошчаў, а на рост ураджайнасці ў земляробстве і па-
лепшанні якасці работы ў сельскай гаспадарцы“.

Студзеньскі пленум ЦК і ЦКК УсеКП(б).

Зьмест нумару:

1. Масавую паліт. кнігу—1-й большавіцкай вясне.
2. Выкарчваем па большавіцку дапушчаныя грубыя палітычныя памылкі.
3. Папярэднія вынікі трохмесячніка.
4. За поўнае правядзеньне ў жыццё пастановы ЦК УсеКП(б).
5. Узмацніць работу вясковых кнігарань.
6. У барацьбе за прышынство ў трохмесячніку.
7. У бой за кнігараспаўсюджв.
8. Кніжная работа ў Жлобіне.
9. Зрабіць карэнны пералом у справе прасоўвання нацменкнігі.
10. Усім кнігарням БАКТу і райспажсаюзаў.
11. Усім загадчыкам кнігарань БАКТу і РСС.
12. Пастанова НКПрацы СССР.
13. Цыркуляр Бакту аб падрыхтоўкі да вясеньняй сяўбы.

Кніга зьяўляецца магутнай зброяй партыі на ўсіх франтах сацыялістычнага будаўніцтва. Яна павінна адыграць выключна вялізарную ролю і ў справе паспяховага правядзеньня вясеньняй пасеўнай кампаніі 1933 году.

Уся работа з кнігай у сувязі з бягучай вясеньняй пасеўкампаніяй павінна быць падпарадкавана вырашэнню грандыёзных задач, звязаных з новымі ўмовамі работы ў вёсцы. На Аб'яднаным студзеньскім пленуме ЦК і ЦКК УсеКП(б) тав. СТАЛІН у сваёй праграмавай прамове „аб рабоце на вёсцы“ асабліва падкрэсліў тую зьмену, якія ўтварыліся ў сельскай гаспадарцы ў сувязі з зацверджаньнем калгаснага ладу. Ён даў чоткі вычарпальны аналіз суадносінам клясавых сіл і праграму далейшай работы на вёсцы.

Ня сакрэт, што на фронце барацьбы за максымальна эфэктыўнае скарыстаньне зямельнай плошчы, цяглавай сілы, сельскагаспадарчых машын ды інвентару, насеньня, правільнай растапоўкі і скарыстаньні рабчай сілы і г. д., на фронце барацьбы з пустазельлем, за высокаякасную сяўбу, на фронце жорсткай барацьбы з контррэвалюцыйным кулацкім сабатажам і шкодніцтвам пры правядзеньні вясеньняй сяўбы, кніга можа і павінна адыграць вялізарнейшую ролю.

Уся справа ў правільнай і сваечасовай пастапоўцы работы кнігарнямі.



Ба 2481

Работнікі кнігарань павінны зараз-жа разгарнуць масавую работу з кнігай, асабліва з кнігай па калгасным і саўгасным будаўніцтве, мабілізаваўшы вакол правядзеньня гэтай работы шырокую пра-летарскую грамадзкасьць і друк.

Увесь асартымэнт кнігарні павінен быць перагледжаны з пункту погляду ачышчэньня аб палітычна шкодных выданьняў. Зараз-жа павінна быць вы-яўлена наяўнасьць с. г. літаратуры і дан заказ на тыя назвы, якіх няма ў раёне, па тэй ці іншай спэцыялізацыі раёну (жывё-лагадоўчы, бульбяны, малочны, ільнавод-ны і г. д.). Кожная актуальная кніжка, якая ёсьць на выдавецкіх базах, павінна быць у кнігарні.

Разгортваньне аграгэтухавых і шы-рокая арганізацыя аграгурткаў па кал-гасах і саўгасах бязумоўна выклікае значны попыт на кніжку з боку Райза, калгасаў, саўгасаў і МТС, якім неаб-ходна ў першую чаргу ўкамплектаваць бібліятэкі і забясьпечыць кнігай гурткі.

Асаблівую ўвагу трэба зьвярнуць на ўкамплектаваньне кніжных полак сельСТ і кнігарань ніжэй раённага цэнтру сель-ска-гаспадарчай літаратурай, за работай якіх павінен быць устаноўлен сыстэ-матычны кантроль, шляхам сыстэматыч-нага выезду туды работнікаў для ін-структажу.

На ўсіх кнігарнях і сельСТ павінны быць арганізаваны вітрыны рэкамэн-даванай літаратуры паводле спэцыялі-зацыі раёну.

У пэрыяд падрыхтоўкі і правядзеньня вясеньняй сяўбы неабходна дагаварыцца з партарганізацыямі аб вылучэньні па ўсіх ячэйках упаўнаважаных па распаў-сюджваньні літаратуры па с/г і калгас-на-саўгасным будаўніцтве.

Кожнай ячэйцы павінны быць вызна-чаны кантрольныя лічбы. Камсамол, пі-нэры, школьнікі павінны адыграць вя-лізарнейшую ролю ў справе распаўсюд-жваньня літаратуры да большавіц. вясны.

Акрамя распаўсюджваньня літаратуры праз камсамольскія і піанэрскія арга-нізацыі, неабходна правесці па ўсіх гарадзкіх і раённых ячэйках ЛКСМ. піанэрбазах і атрадах работу па орга-нізацыі пасылкі бібліятэчак падшэф-ным вясковым і калгасным ячэйкам.

Аналегічная праца павінна быць пра-ведзена па шэфскіх арганізацыях фаб-рык, заводаў і ўстаноў.

У раёнах, дзе ёсьць часьці Чырвонай арміі, трэба, дагаварыўшыся з компаліт-саставам, правесці работу сярод чыр-вонаармейцаў на пасылку бібліятэчак (па 1-2) іх бацьком, якія займаюцца сель-скай гаспадаркай. Неабходна ўсямерна выкарыстаць шматлюдныя месцы для распаўсюджваньня кніжак.

Арганізацыя рэкамэндацыйнай віт-рыны літаратуры па жывёлагадоўлі і вэтэрынарыі на вэтэрынарным пункце, арганізацыя кіёскаў і вітрын на сходах, кіно і іншых мясцох — можа даць знач-ны эфэкт.

Сувязь з райгазэтай павінна быць са-мая шчыльная. Зьмяшчэньне артыкулаў аб працы кнігарні, аб ролі кнігі ў вя-сеньняй пасеўнай кампаніі і ўдзеле ў кнігараспаўсюджваньні грамадзкасьці, сыстэматычнае зьмяшчэньне ў газэце рэкамэндацыйных сьпісаў літаратуры да пасеўкампаніі і сьпісаў атрымліваемых навінак с. г. літаратуры, — усё гэта павін-на быць паложана ў аснову работы для кожнай кнігарні.

Пэралічанымі вышэй мэтадамі ня вы-чэрпваюцца ўсе актуальныя мэтады рас-паўсюджваньня кнігі ў часе падрыхтоў-кі і правядзеньня вясеньняй сяўбы. Прак-тыка работы на месцы можа высунуць цэлы рад новых мерапрыемстваў, пры-стасаваных да ўмоў раёну дзейнасьці кнігарні.

Асноўнае, што неабходна запамятаць кожнаму работніку, гэта тое, што па якасьці праведзенай працы ў вясновую пасеўную кампанію адпаведныя аргані-

„Вораг зразумеў, абстаноўку, якая зьмянілася, зразумеў сілу і ма-гутнасьць новага ладу ў вёсцы і, зразумеўшы гэта, перабудаваўся, зьмя-ніў сваю тактыку — перайшоў ад простае атакі супроць калгасу да ра-боты ціхай сапай. А мы гэтага не зразумелі, новай абстаноўкі не раз-гледзелі і працягваем шукаць клясавага ворага там, дзе яго няма ўжо, працягваем весці старую тактыку спрошчанае барацьбы з кулацтвам, тады як яна, гэтая самая тактыка, даўно ўжо застарэла“.

(З прамовы тав. СТАЛІНА на аб'яднаным пленуме

ЦК і ЦКК УсеКП(б) „аб рабоце ў вёсцы“).

тацы будучь меркаваць аб здольнасці працаваць з кнігай, як зброяй партыі на франтах сацыялістычнага будаўніцтва.

Посьпехі ў рабоце могуць быць дасягнуты толькі тады, калі мы ўсю нашу

працу будзем праводзіць разам з усёй грамадзкасцю, сацыялістычнымі мэтадамі — ударніцтвам і сацсаборніцтвам, мэтадамі масавай работы.

Выкарчваем па бальшавіцку дапушчаныя грубыя палі- тычныя памылкі.

Студзеньскі пленум ЦК і ЦКК Усе КП(б) падвёў усясьветна гістарычныя вынікі першай пяцігодкі, чотка апрадзяліў далейшыя шляхі пераможнага сацыялістычнага будаўніцтва, далейшыя шляхі барацьбы за другую пяцігодку — пяцігодку бесклясавага сацыялістычнага грамадства.

У выніку першай пяцігодкі, пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі на чале з тав. СТАЛІНЫМ, наша краіна, у мінулым дробна-сялянская аграрная, адсталая, з астаткамі сярэдня-вяковай тэхнікі, высунулася у першыя рады найбольш перадавых краін, узброеная навейшай тэхнікай індустрыі СССР на аснове стварэння сваёй магутнай індустрыі, далёка прасунуўся наперад па шляху узмацнення сваёй незалежнасці ад капіталістычных краін, ператварыўшыся з краіны аграрнай у краіну індустрыяльную. На аснове індустрыялізацыі і калектывізацыі нашай краіны, разбіты капіталістычныя элементы як у горадзе, так і ў вёсцы. Пабудаваны фундамент сацыялістычнай эканомікі СССР, канчаткова замацаваўся на сацыялістычным шляху. Асноўнае ленинскае пытаньне „хто-каго“ вырашана канчаткова і беспаваротна ў карысць сацыялізму, супроць капіталізму.

На аснове перамог першай пяцігодкі рабочая кляса СССР, пад выпрабаваным кіраўніцтвам Ленинскага ЦК, на чале з тав. СТАЛІНЫМ, прыступіла да разгортвання новага пераможнага наступлення.

Нікому ня сакрэт, што на фоне вялізарнейшых посьпехаў першай пяцігодкі, на аснове ліквідацыі цёмнай спадчыны мінулага — няпісьменнасці, на аснове агульнага росту дабрабыту і

культурнага узроўню працоўных мас, мы маем вялізарнейшыя дасягненні у галіне павялічэння кніжнай прадукцыі, у галіне разгортвання кнігавытворчасці.

Але вырашыць задачу разгортвання вытворчасці і выпуску кніжнай прадукцыі — гэта яшчэ далёка ня ўсё. Кнігу трэба давесці да працоўнага чытача. І давесці на аснове разгортвання сапраўднага культурнага савецкага гандлю. І вось за гэтую справу, за справу распаўсюджвання кнігі ў першую чаргу нясе адказнасць кніга — гандлёвая сетка, а ў даным выпадку — сыстэма БАКТУ.

Распаўсюджваньне і давядзеньне да працоўных мас літаратуры зьяўляецца адным з важнейшых сродкаў у справе выхавання, мабілізацыі, узбраення і арганізацыі мас на вырашэнне грандыёзных задач, пастаўленых партыяй і Урадам.

Буйнейшую ролю павінен адыграць партыйна-савецкі друк у барацьбе з астаткамі разбітых, але яшчэ не дабітых капіталістычных клясаў, у справе зламлення шалёнага супраціўлення рэшткаў кулацтва, у справе няпрымірай барацьбы з элементамі, якія імкнуцца разваліць калгасы, у справе барацьбы з лодырамі, прагульшчыкамі раскрадальнікамі грамадзкай уласнасці, шкоднікамі і іншымі анты-грамадзкімі элементамі.

Тав. СТАЛІН на пленуме ЦК і ЦКК УсеКП(б) указаў, што трэба мець на увазе, што рост магутнасці савецкай дзяржавы будзе узмацняць супраціўленне апошніх рэштак паміраючых клясаў. Іменна таму, што яны паміраюць і дажываюць апошнія дні, яны будучь пераходзіць ад адных форм наскокаў да

другіх, больш рэзкіх форм насокаў, апэлюючы да адсталых пластоў насельніцтва і мабілізуючы іх супроць савецкай улады. Няма такой брыдоты і паклёпу, якіх-бы гэтыя былыя людзі не ўзьвялі на савецкую уладу і вакол якіх не папрабавалі-б мабілізаваць адсталыя элемэнты. На гэтай глебе могуць ажыць і заварушыцца групы разьбітых старых контр-рэвалюцыйных партый: эсэраў, меншавікоў, буржуазных нацыяналістаў цэнтру і акраін. Могуць ажыць і заварушыцца асколкі контр-рэвалюцыйных апазыцыйных элемэнтаў з трацкістаў і правых ухілістаў. Гэта, зразумела, не страшна. Але ўсё гэта трэба мець на увазе, калі мы хочам пакончыць з гэтымі элемэнтам хутка і без асаблівых ахвяр. **Вось чаму рэвалюцыйная пільнасьць зьяўляецца той самай якасьцю, якая асабліва неабходна цяпер большавікам** (Падкрэсьлена мною).

На фоне усяго гэтага са усёй відавочнасьцю, ва ўвесь рост паўстаюць тыя грубыя палітычныя памылкі, якія былі дапушчаны рэдакцыяй часопісу „КУЛЬТФРОНТ“. Усё гэта ў дастатковай ступені адлюстроўвае насколькі часопіс яшчэ ня змог на яго старонках мабілізаваць масы кніжнікаў на ажыцьцяўленьне задач, якія пастаўлены партыяй і Урадам на даным адрэзку часу задач пачатковага вынашчываньня работы з кнігай на вырашэньне асноўных задач сацыялістычнага будаўніцтва,

У той час, калі хлебазагатоўкі працякалі ва умовах жорсткай клясавай барацьбы, калі кулацкімі элемэнтамі быў арганізаваны сабатаж хлебазаготовак і дзяржаўных заданьяў з адначасовым шкодніцтвам у калгасах, МТС і земорганах, рэдакцыя часопісу ні ў водным з артыкулаў не мабілізавала работнікаў кніга-гандлёвай сеткі на вырашэньне тых задач, якія зьвязаны з выкананьнем плянаў нарыхтовак і сламеньнем кулацкага сабатажу і шкодніцтва.

Часопіс не мабілізаваў кніга-гандлёвую сетку на павышэньне клясавай пільнасьці, на барацьбу з тымі контр-рэвалюцыйнымі вылазкамі, якія мелі месца ў паасобных выданьнях літаратуры, — вылазкі СІДАРЭНКА, НІКАНОВІЧА, Сымона БАРАНОВІХ, якія прыкрываючыся нацыянальна-фальшывым сыцягам адбівалі у сваіх творах супраціўленьне кулацтва і спрабавалі ўзьняць штандар разьбітага

партыяй контр-рэвалюцыйнага нацдэмакратызму.

Часопіс ня змог мабілізаваць масы работнікаў кніга-гандлёвай сеткі на сапраўднае выхаваньне працоўнага чытача праз ідэалёгічна вытрыманую кнігу ў духу ленінскай нацыянальнай палітыкі.

Часопіс не мабілізаваў кніга-гандлёвых работнікаў на барацьбу з вялікадзяржаўным шавінізмам, які знайшоў прытулак у практычнай дзейнасьці БАКТ'а затармазіўшы прасоўваньне нацмен. кнігі у шырокія масы працоўных. Уся работа з нацмен і беларускай кнігай была пастаўлена сугуба дзялячаскі, без усялякай дыфэрэнцыяцыі. (Стварэньне актыву „нацыяналаў“).

Рэдакцыя прызнае фельетон „Сарвалосся“ у часопісу № 4, у той частцы, дзе барацьба з спэкулянтамі, кнігаваяжорамі не завастраецца як пытаньне ачысткі апарату ад клясава-чуждых элемэнтаў, а прыпадносіцца у выгл дзе антысэміцкай шуткі (Пётр Пятровіч Пятроў, ён-жа Рабіновіч), як хуліганства і спробу скарыстаць пралетарскі друк для разжыганьня нацыянальнай розні, што грае на руку клясаваму ворагу.

Часопіс недапушчальна слаба папулярываваў і арганываваў масы на прасоўваньне беларускай і нацменкнігі.

Рэдакцыя прызнае і рашуча асуджае дапушчаныя ёй у папярэдніх нумарох грубыя палітычныя памылкі і абавязваецца перабудаваць работу часопісу так, каб сапраўды ператварыць яго у вострую зброю па мабілізацыі работнікаў кнігагандлёвай сеткі, працоўных мас на выкананьне дырэктыв партыі, на пачатковыя ўсёй работы з кнігай асноўным задачам сацыялістычнага будаўніцтва

Рэдакцыя будзе выпраўляць сваю памылку ў канкрэтнай рабоце з кнігай, у барацьбе за ажыцьцяўленьне ленінскай нацыянальнай палітыкі, у справе змаганьня за паспяховае правядзеньне вясеньняй пасеў-кампаніі, у поўнай суадпаведнасьці з новымі умовамі работы на вёсцы, на аснове указаньяў тав. СТАЛІНА на апошнім Пленуме ЦК і ЦКК УсеКП(б), па большавіцку змагаючыся за павышэньне сацыялістычнай якасьці, калгасаў, разаблачаючы праз кнігу манэўры клясавага ворагу, наносячы яму сакрушальныя удары. Праз масава-палітычную кнігу выходзіць калгасны актыў, мабілізоўваць і згуртоўваць масы калгаснікаў вакол ленінскай партыі.

Рэдакцыя лічыць, што работнікі кнігагандлёвай сеткі змогуць мабілізаваць усю пралетарскую грамадзкасьць на барацьбу супроць новых форм барацьбы, супроць новых вельмі тонкіх манэўраў кулацтва і яго аэгентуры-нацыянал-дэмакратызму, якія прыкрываюцца фальшыва-нацыянальным сьцягам.

Рэдакцыя упэўнена, што кнігагандлёвая сыстэма зможа, на аснове максымальнага падвышэньня клясавай пільнасьці, мабілізавацца на сапраўдную бальшавіцкую работу па добракаснаму культурнаму, савецкаму прасоўваньню марксыцка-ленінскай кнігі, асабліва беларускай і нацмен літаратуры, памятуючы, што літаратура - адзін з адказнейшых вучасткаў сацыялістычнага будаўніцтва, памятуючы, што на гэтым вучастку ад-

бываецца клясавая барацьба, барацьба з рознымі буржуазнымі „тэорыямі“.

Больш непрымірымасьці з усялякага роду шкоднымі тэорыямі у літаратуры, мабілізаваўшы савецка-партыйную кнігу на выкананьне задач, высунутых партыяй і урадам-вось што зараз патрабуецца ад усёй кнігагандлёвай сеткі.

У барацьбе на два франты, супроць правага апартунізму, як галоўнейшай небясьпекі, супроць „левых“, у барацьбе супроць двурушніцтва, супроць палітычнага раўнадушша, пасыўнасьці, гнілога лібэралізму і „нэйтралітэту“ партыя атрымала вялізарнейшыя перамогі. На гэтай аснове яна вырашыць гістарычныя задачы другой пяцігодкі.

Рэдактар часопісу „Культфронт“
С. Я. ЛЮБІЧ.

Папярэднія вынікі трохмесячнага.

Папярэднія падагуленьня вынікі трохмесячнага ўдарнага прасоўваньня кнігі ў працоўныя масы кнігагандлёвай сыстэмай спажывецкай каапэрацыі паказалі, што ўзятыя на сябе абавязкі на Ўсебеларускім конкурсе кніжнікі Беларусі з гонарам выканалі, кантрольнае заданьне па рэалізацыі літаратуры, данае Ўсесаюзным штабам выканана на 131 проц.

Аналіз работы нашых кнігарань выявіў рад загадчыкаў кнігарань сапраўдных ударнікаў-энтузіястаў, даўшых прыкладныя ўзоры работы, якія па баявому змагаліся за першае месца.

Сёньня мы падводзім хоць і неканчатковыя вынікі, але мы ужо маем магчымасьці назваць імёны перадавых. Вось яны:

т.т. К а р а с ь (Вузда), Ш л ё с б э р г (Рагачэў), Г р ы н б е р г (Глуск), Б у д к і н (Ворша), С л у ц к і (Мазыр), Г а й к а (Мсьціслаўль), Х а ў р а т о в і ч (Талачын), Ж у р а ў л ё ў (Слуцк), Э п ш т е й н (Уваравічы), С т р э л ь с к і (Бярэзіна), Х а д о с к а (Быхаў), С а л а в е й ч ы к (Капыль) і інш.

У чым заслуга гэтых таварышоў? Што зрабілі яны, каб іх кнігарні сталі ўзорнымі для ўсёй кнігагандлёвай сеткі спажывецкай каапэрацыі? Якімі мэтадамі гэтыя таварышы працавалі, выконваючы планы на 120—130 і 150 проц.

З матар'ялаў відаць, што зарука посьпехаў у рабоце гэтых т.т. заключаецца у 3-х асноўных мэтадах работы:

1. З першых-жа дзён трохмесячнага большасьць гэтых т.т. наладзілі шчыльную сувязь з асноўнымі спажывецкамі кнігі Райкомам партыі, РК ЛКСМБ, парткабінэтам, РайАНА, ШКМ, МТС, МТФ, саўгасамі, калгасамі, Леспрамгасам, мясцовай прамысловасьцю, саматужнымі арцелямі і інш. арганізацыямі і ўстановамі, якія работнікі кнігарняў высвятлілі, афармляючы „паспарт“.

Сувязь з партыйнымі арганізацыямі выразілася ў тым, што загадчыкі кнігарань сыстэматычна прыносілі ў гэтыя арганізацыі сац.-эканамічную і партыйна-масавую літаратуры для здавальненьня іх гэтымі кнігамі.

З лепшых навінак, маючых актуальнае значэньне, кнігарні пэрыядычна па указаньні Райарганізацыі камплектавалі бібліятэчкі для вясковых, партыйных, камсамольскіх і піянерскіх арганізацый.

Сувязь з гаспадарчымі арганізацыямі выразілася ў тым, што загадчыкі кнігарань дабіліся ад кіраўнікоў і рабачкомаў гэтых арганізацый выдзяленьня пэўных сродкаў, для стварэньня пры ўстановах вытворчых бібліятэк. Треба адзначыць, што ў даным выпадку кніжнікі ня толькі дабіваліся выдзяленьня сродкаў, але дапамагалі і дамагаліся каб

арганізаваныя бібліятэкі былі даступнымі для шырокіх колаў рабочых і служачых даных устаноў.

Мы маем рад выпадкаў, калі работнікі кнігарань праявілі вялікую ініцыятыву ў справе сыстэматычнага папаўнення арганізаваных бібліятэк адпаведнай літаратурай па меры паступленьня яе ў кнігарню (г. зн. у МТФ акрамя кнігі па палітыцы, пасылаліся кнігі па жывёлагадоўлі, у Леспрамгас па лесаводзтву, ШКМ мастацкая вучнёўская пэдагогічная літаратура і г. д.) Характарна, што ў большасьці кіраўнікі устаноў і загадчыкі дамоў сац. культуры выказаліся за тое, каб кнігарні пасылалі ім усе навінкі па 1 экз. па спецыялізацыі іх гаспадаркі без якіх-бы то ні была заказаў з іх боку.

2-х дэкаднік „Кніга вучням“, забясьпечаньне кнігамі агразоогурткаў калгасаў і саўгасаў. Пры дапамозе РайАНА значная частка школ былі уцягнуты ў кнігараспаўсюджваньне і г. д. Адзначана, што асабліва значныя вынікі ў рэалізацыі кніг далі брыгады кніганош ШКМ.

Посьпех гэтых мерапрыемстваў у значнай ступені забясьпечваўся дысцыплінаванасьцю загадчыкаў кнігарань. Яны, атрымаўшы указаньне аб правядзеньні таго ці іншага мерапрыемства, зараз-жа прыступалі да яго ажыцьцяўленьня, такім чынам кнігарня праводзіла гэтыя мерапрыемствы паступова, па пляну.

3. На працягу 3-х месячніка значна ўзмацнілася кіраўніцтва кніжнымі полкамі сельСТ і кнігарнямі ніжэй раённага цэнтру. Аб'езд, інструктаваньне кніжных



Трэці выпуск 2-х месячных курсаў кніжных работнікаў спажкаапэрацыі.

Гэтая сувязь і дагаворанасьць з арганізацыямі забясьпечыла кнігарні пэўным кругам сталых пакупнікоў, падняла яе аўтарытэт ў раёне, навінкі ўжо не клаліся на полку ў чаканьні самацёчнага пакупніка, але адразу накіроўваліся на важнейшыя вучасткі сацыялістычнага будаўніцтва.

2. Гэта шэраг праведзеных загадзя намечаных масавых мерапрыемстваў. У працягу 3-х месячніку былі праведзены

полак Мсьціслаўскага, Рагачэўскага РСС, устаноўка там вітрын далі рэзкае павышэньне рэалізацыі кнігі.

Побач з пералічанымі вышэй вядучымі раёнамі, у працэсе конкурсу сваёй актыўнасьцю выдзелілася другая група кніжнікаў: Фарбэраў (Чачэрск), Верткіна (Буда Кашалева), Каршун (Вушачы), Рэзьнікаў (Гарадок), Хайкіна (Горкі), Немкін (Клімавічы), Мельнік (Камары).

П е с ь л я к (Касьцюковічы), Ш ы ф - р ы н (Лагойск), К а з а ч ь н к а і Д р а - г у н (Рэчыца), Р о с к і н а (Сянно), С а п р о н (Чырвона-Слабада), і інш.

Загадчыкі гэтых кнігарань уключыліся ў конкурс з першых-жа дзён і, хоць з некаторым спазьненнем, правялі арганізацыю масавага кніганства, уцягнуўшы ў гэту справу вясковыя школы; у гэтых раёнах значна узмацнілася прасоўваньне кнігі ў глыбінныя пункты. Па дагаворанасьці з РайАНА амаль усе школы раёнаў былі ўкамплектаваны бібліятэкамі. Некаторыя з гэтых раёнаў ня дрэнна правялі работу з дапамогай Райза па забясьпечаньні кнігамі агразоогурткаў калгасаў і саўгасаў. Адчувалася, што кнігарні ў працягу 3-х месячніка дабіваліся пералому ў сваёй рабоце.

Аналіз работы кнігарань выявіў яшчэ 3-ю групу кніжнікаў, якія сваёй г а н е б н а й б я з ь д е й н а с ь ц ю зьнізілі агульныя дасягненні работы кнігагандлёвай сеткі спажывецкай кааперацыі БССР. Гэта:

Жыткавічы. Загадчык Лаўрыновіч справаздачы ня прыслаў.

Клічаў. Загадчык Цімаховіч справаздачы ня прыслаў.

Жлобін. Загадчык Левін адной справаздачы ня прыслаў; выкананьне пляну на 57%.

Заслаўль. Загадчык Лізанкова 2-х справаздачы ня прыслала.

Чырвонаполье. Загадчык Маневіч справаздачы ня прыслаў.

Чэрыкаў. Загадчык Ваеводзін адной справаздачы ня прыслаў; выкананьне пляну 22%.

Крычаў. Загадчык Жэлоба 2-х справаздачы ня прыслаў.

Старобін. Загадчык Пятровіч справаздачы ня прыслаў.

Сураж. Загадчык Пукшанская справаздачы ня прыслала.

Дуброўна. Загадчык Бузікаў; 48% выкананьня.

Любань. Загадчык Эпштэйн; 35,8% выкананьня.

Лельчыцы. Загадчык Магільнер; адной справаздачы ня прыслаў; выкананьне 38%

У чым справа? Чаму гэта такое недапушчальнае адставаньне у рабоце гэтых кнігарань? Факты, маючыся у нашым распараджэньні гавораць аб тым, што амаль усімі загадчыкамі пералічаных кнігарань праяўлена недапушчальнае лодырнічства, самацёк, казённыя адносіны да сваіх абавязкаў. Некаторыя кніжнікі, каб утаіць сваю згідную дзейнасьць, зусім ня слалі сваіх месечных справаздач і пасланых анкет, па якіх можна было-бы меркаваць аб іх рабоце.

Трэба адзначыць, што ні Праўленьне РСС, ні РК ЛКСМБ, ні РК Саюзу Кааперацыі і Дзяржгандлю не прынялі ніякіх мер, каб выраўняць работу, сваіх кнігарань, каб прымусіць працаваць загадчыкаў па бальшавіцку, як гэтага патрабуюць задачы культурнай рэвалюцыі і кнігагандлю на сёньняшні дзень.

Усебеларускім штабам па правядзеньні 3-х месячніка вынесена рашэньне, каб гэтым 12 кнігарням даць ўсё-жа магчыма-сьць выправіць сваю работу, прадставіўшы ім дадаткова 2-х месячны тэрмін для ліквідацыі прарываў (люты і сакавік).

Два м-цы — тэрмін зусім дастатковы для стварэньня карэнага пералому у рабоце гэтых кнігарань. Мы патрабуем каб кніжнікі зараз-жа прыступілі да ажыцьцяўленьня масавых мерапрыемстваў прапушчаных імі у 3-х мес.

Упушчанае зараз-жа павінна быць наверхна.

Праз 2 м-цы Бакту патрэбна будзе паставіць пытаньне перад Усебеларускім штабам аб прыняцьці самых рашучых мер да адсталых кнігарань. Практыкаваць перадачу рагожнага сыягу кнігарням, якія плятуцца ў хвасьце. Прыцягнуць асабліва злосных зрыўшчыкаў і сабатажнікаў да суровай адказнасьці.

С. Прылуцкі.

... „ Другая пяцігодка, калі яна хоча разьлічваць на сур'ёзны посьпех, павінна дапоўніць цяперашні лёзунг новага будаўніцтва новым лёзунгам асваеньня новых прадпрыемстваў і новай тэхнікі “
(З рэзалюцыі аб'яднанага пленуму ЦК і ЦКК УсеКП(б).

КУЛЬТФРОНТ 7

За поўнае правядзеньне ў жыцьцё пастановы ЦК УсеКП(б).

Цэнтральны Камітэт УсеКП(б) у сваёй пастанове ад 15—га жніўня 1931 г. даў азначаны кірунак савецкаму кнігагандлю. Гэтая пастанова па сутнасьці зьявілася разгорнутай праграмай дзейнасьці для кожнага кніжнага работніка.

Вывучэньне профілю свайго раёну, вывучэньне свайго асартымэнту на аснове жывой сувязі з асноўнымі групамі спажыўцоў,—вось галоўныя задачы, пастаўленыя перад кожным кніжным работнікам.

Усебеларуская нарада кніжнікаў спажкааперацыі, падвёўшы папярэднія вынікі ў барацьбе за ажыцьцяўленьне паста-

У некаторых раёнах ляжаць кнігі, засланя туды бяз уліку попыту раёну, тым часам, як у іншых раёнах гэтыя кнігі шільна патрэбны.

Праца з асартымэнтам у радзе кнігарань пастаўлена надзвычайна дрэнна. Таварныя астаткі па цэлым шэрагу раёну (Бярэзіна, Буда-Кашалёва, Глуск, Клімавічы, Вузда, Горкі і інш.) настолькі нізкія, што яны ня здольны задаволіць попыт на кнігу ў раёнах.

Раённыя арганізацыі езьдзяць у Менск закупаць літаратуру, а загадчыкі кнігарань, ня маючы поўнага асартымэнту, зусім ня турбуюцца пра абслугаваньне



Ельская Кнігарня РСС.

новы ЦК, аднагалосна пастанавіла змагацца за стопроцантнае выкананьне гэтай пастановы. Але папярэднія вынікі ажыцьцяўленьня гэтай пастановы сьведчаць аб тым, што на гэтым вучастку у нас значны прарыў.

Профіль свайго раёну большасьць загалчыкаў кнігарань ня вывучыла. 375 раёнаў пашпарт раёну прыслалі толькі 15.

Раёны, якія ня прыслалі пашпарту, відаць, ня ўлічылі важнасьці правядзеньня гэтага мерапрыемства, а ў выніку бываюць выпадкі, што ў гэтых раёнах кніжныя базы часта засылаюць такую літаратуру, якая не прыстасована да ўмоў раёну і не адпавядае попыту.

спажыўцоў кнігі. Кніжныя базы ў Менску перапоўнены літаратурай, у раёнах гэтых частую асобных назваў кніжак няма. Не дарма адказныя работнікі з ільнаводных раёнаў кажуць, што ў гэтых раёнах нельга знайсці кніжку па ільнаводству, а ў бульбяных раёнах нельга знайсці кніжак па бульбе. Ня лепш і ў раёнах з іншымі кірункамі сельскай гаспадаркі.

Анатацыйныя сьпісы прапрацоўваюцца дрэнна. Надзвычай актуальныя кніжкі, заказваюцца ў вельмі маленькай колькасьці, а менш актуальныя-часам заказваюцца ў большай. Анатацыйныя сьпісы прапрацоўвае і варочае ў БАКТ—45

кнігарань, а астатнія прысылку сьпісаў лічаць кампанейскай працай, дасылаючы апошнія адзін раз у месяц, або зусім не дасылаючы.

Сувязь з асноўнымі групамі спажываючай недастаковая. Патрэбныя кніжкі ўстановам і арганізацыям ляжаць ў кнігарні і не паказваюцца асноўным спажывацом. Характарным зьяўляецца тое, што асобныя кнігарні нават не выкупляюць кнігі асабліва палітычнай важнасці (С у р а ж і К л і ч а ў ня выкупляе з чыгункі падручнікаў і партмасавай літаратуры.)

Ня глядзячы на адмоўную работу некаторых кнігарань, мы ўсё-ж маем цэлы рад кнігарань, якія добра праводзяць пастанову ЦК УсеКП(б). (Уваравічы, Лоеў, Нароўля, Сянно, Слуцк і інш.), сыстэматычна перавыконваюць пляны, маюць належны асартымэнт і праводзяць масавую работу.

Адстаючым кнігарням трэба неадкладна ўзяць прыклад ад лепшых і ў найкарацейшы тэрмін ажыццявіць гэтую пастанову.

Барацьба за ажыццяўленьне пастановы ЦК УсеКП(б)—ёсьць барацьба за якасьць савецкага кнігагандлю.

Вывучыць профіль свайго раёну, устанавіць пэўны асартымэнт паводле попыту, дабіўшыся правільных дырэктыўных астаткаў па кнізе (90 дзён), цалкам перайсьці на сыстэму заказаў-штодзённай работа кожнага кніжніка.

Пакуль гэта ня будзе ажыццяўлена, мы ня зможам лічыць, што мы перайшлі на рэйкі савецкага кнігагандлю і дабіліся поўнай якасьці працы нашых кнігарань. Стопроцэнтнае ажыццяўленьне высунутых партыяй задач перад кніжнымі работнікамі будзе лепшым ударам па малаверах і распаўсюджвальніках тэорыі немагчымасьці ажыццяўленьня гэтай пастановы і паказам таго, як кніжнікі Спажкаапэрацыі БССР могуць змагацца за ажыццяўленьне пастаноў партыі і ўраду.

Гурэвіч.

Узмацніць работу вясковых кнігарань.

Дзякуючы недаацэнкі палітычнага значэньня распаўсюджваньня кнігі у масы з боку Праўленьня Расьнянскага сельСТ, работа кнігарні апошняга знаходзіцца у заняпадзе.

Кнігарня вельмі часта аказваецца зачыненай на замок, т. як Праўленьне перакідае загадчыка на інш. работы.

У выніку спажывец пазбаўлен магчымасьці набыць патрэбную яму кніжку.

Праўленьне Мсьціслаўскага Райспажсаюзу павінна абязаць сельСТ працаваць з кнігай, як сьлед, дабіўшыся ад апошняга аказаньня максымальнай дапамогі кнігарні у яе штодзённай рабоце.

Расьнянскі жыхар.

... „ Я гавару іменна аб узбраеньні замест звычайна ўжыванага слова выхаваньні, бо слова ўзбраеньне дакладна вызначае тое, што нам трэба. Большавік - ня школьнік і марксызм-ленінізм авалодвае не для экзамену, не для дыплёму. Ён баец, якому рэвалюцыйная тэорыя дае „сілу арыентаваньня, яснасьць пэрспэктывы, ўпэўненасьць у рабоце, веру ў перамаганьне нашай справы” (СТАЛІН).

(З дакладу тав. Кагановіча аб выніках аб'яднанага пленуму ЦК і ЦКК УсеКП(б).

У БАРАЦЬБЕ ЗА ПЯР- ШЫНСТВО Ў ТРОХМЕ- СЯЧНІКУ.

БЯРЭЗІНА. На працягу трохмесячніка Бярэзінская кнігарня РСС дабілася ў сваёй рабоце значных посьпехаў. Плян па кнізе ў суме 11.670 руб. выкананы на 130% або 15.059 руб.

Толькі актыўнымі мэтадамі, мэтадамі масавай работы кнігарня змагла прарабіць значную работу па прасоўваньні кнігі.

У выніку мы маем наступнае:

Бібліятэкі 17 дамоў сацкультуры раёну ўкамплектаваны літаратурай на суму 3.000 руб.

Бібліятэкі 70 калгасаў укамплектаваны літаратурай на суму 1.300 руб.

Паводле рэкамендацыйнага сьпісу НКА школьных бібліятэчкі ўкамплектаваны літаратурай на суму 4.000 руб.

Праведзена кніжная лётарэя на суму 1.000 руб.

Арганізавана кніганош вучняў 243 чалавекі прымацаваны да кніжных паліц сельСТ, а пры Райкнігарні-17 чал. Кніганошамі рэалізавана кніг на 1695 р. 43 к.

Кнігарня дабілася, каб падручнікі, сваечасова адгружаліся школам.

Праверан увесь асартымэнт кніг, із'ята і здадзена ў макулатуру шкодная і ідэалёгічна нявытрыманая літаратура

Кожныя два тыдні ў вітрынах унутры крамы мяняюцца кнігі і рэкламуюцца навінкі.

На працягу трохмесячніка заказана кніг у БДВ і КОГІЗ на суму 3.700 руб.

Анатацыйныя сьпісы сваечасова запаўняюцца і адсылаюцца ў БАКТ, таксама рэгулярна высылаюцца справаздачы.

Ужо прыступлена да рэалізацыі па школах талёнаў „Кніга вучню“.

Неабходна адзначыць слабы ўдзел у справе правядзеньня трохмесячніка РК ЛКСМБ і РК Саюзу Каапэрацыі і Дзяржгандлю.

Заг. кнігарні Стрэльскі.

* * *

10 КУЛЬТФРОНТ

КЛІМАВІЧЫ. Клімавіцкая кнігарня БАКТ'у за час рэалізацыі абавязкаў, намечаных трохмесячнікам, мае рад істотных посьпехаў:

Плян па кнізе 13.800 руб. выканан на 120% або 16.611 руб.

Бібліятэкі хат-чытален укамплектаваны літаратурай на суму 3.000р.

Бібліятэкі калгасаў укамплектаваны літаратурай на суму 1.200 руб.

Прафсаюзамі і саўгасамі набыта літаратура на суму 1.200 руб.

Адкрыты вясковыя кнігарні ў Мілаславіцкім сельСТ і мястэчку Родня.

З РайАНА заключана ўмова на папаўненьне школьных бібліятэк на суму 6.000руб., прычым да рэалізацыі ўмовы ўжо прыступлена.

Кнігарняй заключана ўмова з РайАНА па распаўсюджваньні кнігі сярод вучняў п'янараў на працягу 1933 г. на суму 5.000руб.

Замацаваны сталы актыў кніганош у 2-х сямігодках 120 чал. і па яўрэйскай сямігодцы 30 чалавек.

Кнігарняй наладжана сталая сувязь з Клімавіцкім домам Камасьветы.

Дом Камасьветы стала забясьпечваецца неабходнай літаратурай выключна праз нашу кнігарню.

Значная работа прароблена па наладжваньні сталай сувязі і дапамогі крамам сельСТ.

Гандальфінплян першага кварталу 1933г. калектыў работнікаў кнігарні абавязваецца выканаць і перавыканаць. Калектыў выклікае на сацсаборніцтва Касьцюковіцкую кнігарню РСС.

Па дарученьні калектыву:

Заг. кнігарні Немкін.

* * *

МАЗЫР. Бальшавіцкай барацьбой з пяршыньства ў трохмесячніку Мазырская кнігарня БАКТ'у дабілася наступных вынікаў:

Плян па кнізе 22.700 руб. выканан на 121,7% або 27.633 руб.

Укамплектаваны бібліятэкамі ўсе школы раёну, дамы сацкультуры, ФЗК, Мясцкомы, саматужныя арцелі і 50 калгасаў.

Да кніжных паліц сельСТ прымацаваны настаўнікі для канкрэтнай дапамогі ў справе кнігараспаўсюджвання. Паліцы сельСТ ўкамплектаваны ўсімі навінкамі.

Падручнікі даводзяцца да школы сваячасова.

Адкрыта кнігарня ніжэй раённага цэнтру, якая ўжо працуе.

Плян па культтаварах выканан у суме 54.322 руб.


ЧЫРВОНАЯ СЛАБАДА. Плян па кнізе за трохмесячнік Чырвона-Слабодзкай кнігарняй РСС у суме 9.600 руб. на 23 сьнежня 1932 г. выкананы поўнасьцю.

Загадчык кнігарні Сапрон

* * *

МЕНСК. Намаганьнямі і энтузіязмам усіх работнікаў прылаўку і загадчыкаў магазынаў плян Менскага філіялу БАКТ-у у IV квартале выканан на 103% на 10 сьнежня 1932 г. (Заданьне 744.500 руб. фактычна выканана 771.316 руб.)

Дасягненьні намі атрыманы дзякуючы правядзеньню ў жыцьцё 6-ці ўмоў тав. СТАЛІНА, разгортваньню сацспраборніц-



Ельск. Канцадзел кнігарні РСС.

Трэба адзначыць, што трохмесячнік стварыў умовы, якія забяспечылі выкананьне і перавыкананьне гандальфінпляну.

Заг. кнігарняй Слуцкі.

* * *

УВАРАВІЧЫ. Плян па кнізе за IV квартал Уваравіцкай кнігарні РСС—13600 руб. плюс высунутыя намі сустрэчных 2871 руб., а разам 16.471 руб. на 1 студзеня 33 г. выкананы на 110%.

Узятыя намі тэмпы ня будуць паслаблены.

Загадчык кнігарні Эпштэйн.

тва і ўдарніцтва ў штодзённай нашай рабоце.

Заваёваньня пазыцыі замацоўваем у нашай далейшай рабоце ў 1933г.

Загадчык філіялу БАКТ-у Грынберг.

Мясцком Магідаў

* * *

РАГАЧЭЎ. Рэалізавана літаратуры за сьнежань на трынаццаць тысяч сто сорок сем рублёў. Заданьне трохмесячніка перавыканана на восемдзсят процантаў. Змагаемся далей для забесьпячэньня бальшавіцкіх тэмпаў масавай працы па распаўсюджваньні Ленінскага друку.

Шлёсберг.

КУЛЬТФРОНТ 11

АД РЭДАКЦЫІ: Мы звачваем увагу загадчыкаў кнігарань на зусім незначныя астачы кніг, што сьведчыць аб неўкамлектаванасьці асартымэнту. Асабліва гэта датычыцца: Бярэзіна—астача ў днёх—28; Клімавічы—22 дні; Мозыр—39 дзён і Менск—49 дзён (весткі згодна

зводкі аб рэалізацыі літаратуры за лістапад „Культфронт“ № 4 ад 30/XII—32 г.) Чакаем тэрміновага адказу загадчыкаў, што зроблена ў напрамку папаўненьня асартымэнту і давядзеньня астачы кніг да нармальнага становішча.

У БОЙ ЗА КНІГАРАСПАЎ- СЮДЖВАНЬНЕ.

Рагачэўская Аб'яднаная ФЗС № 1-2 імя ЛЕНІНА ацаніла вялізарнае палітычнае значэньне справы кнігараспаўсюджваньня. Школа сваечасова ўключылася ў правядзеньне гэтай работы па баявому. У выніку школа мае значныя дасягненьні.

Напярэдадні ўключэньня школы ў кнігараспаўсюджваньне быў склікан агульны сход школы, на якім шырока абгаворана пытаньне аб трохмесячніку БАКТ'у і 2-х дэкадніку „Кнігазвучню“. Пры школе было вылучана 50 чал. кніганош.

Школа абавязалася распаўсюдзіць літаратуры на 800 рублёў. Цяпер мы ўжо распаўсюдзілі літаратуры на 250 р. Школа спадзяецца ўзятыя абавязкі выканаць і перавыканаць з гонарам. Уся праца ідзе пад знакам разгортваньня сацспарборніцтва і ўдарніцтва.

Школа выклікала на сацспарборніцтва 4-ю сямігодку. Мы ўпэўнены, што наша школа будзе ў першых радох барацьбітоў за пяршыньство.

Вучань Рагачэўскай аб'яднанай
ФЗС № 1—2 Курганскі Васіль.

КНІЖНАЯ РАБОТА У ЖЛОБІНЕ.

Раён дзейнасьці Жлобінскай кнігарні Райспажыўсаюзу досыць буйны. Ёсьць усе магчымасьці, каб разгарнуць кніжную работу сапраўды ў шырокім маштабе. 22 сельскіх саветы, чыгуначны вузел, больш 100 школ, МТС і каля 100 калгасаў. Але ня гледзячы на гэтыя вялікія магчымасьці, кніжная ра-

бота Жлобінскага РСС знаходзіцца ў заняпадзе.

І характарна, з якім толькі вучасткам работы вы не азнаёміцеся, вы сутынецеся з паўнейшым правалам работы.

Загадчык райкнігарні Левін усю сваю работу вядзе самацёкам. Сувязі з РК КП(б)Б, ЛКСМБ і ш. раённымі аргані-

Вытворчая змычка паміж горадам і вёскай ёсьць асноўная форма змычкі. Але аднаў толькі вытворчай змычкі недастаткова. Яе трэба дапоўніць змычкай таварнай для таго, каб сувязь паміж горадам і вёскай стала моцнай і непарыўнай. Гэтага можна дабіцца толькі праз разгортваньне савецкага гандлю.

(З дакладу тав. Сталіна на аб'яднаным пленуме ЦК і ЦКК.)

зацыямі няма. Ен, бачыце, лічыць няма-тазгодным падтрымліваць сувязь з арганізацыямі.

Масавую работу райкнігарня не праводзіць Двухдэкаднік дзіцячай юнацкай літаратуры правален, забяспечаньне агразоотэхгурткою адпаведнай літаратурай і інш. мерапрыемствы па трохмесячніку ня выконваліся.

З школамі кнігарня ня зьвязана. Райкнігарня ня прымала захадаў, каб забяспечыць калгасы патрэбнай літаратурай. Загадчык кнігарні дапусьціў разбазарваньне партпадручнікаў, якія былі прызначаны для Райкому КП(б)Б. Прасоўваньне кніг у глыбінныя пункты праз сельст не праводзіцца. Загадчык кнігарні дапусьціў такое агіднае зьявішча, калі пасылкі з кнігамі у глыбінку валяюцца ў райкнігарні больш 2-х месяцаў, ператвараючыся з навінак у старынікі. Арганізацыя кніганоства кнігарня не займаецца. Заказаў райкнігарня ў БАКТ не пасылае, анатацыйныя сьпісы не апрацоўваюцца. Зусім ня выпадкова, ў выніку такой работы, што кнігарня правалла ўсе пляны рэалізацыі літаратуры. У кастрычніку плян выканан на 55%, лістападзе на 45%, справаздачы за сьнежань кнігарня зусім ня прыслала. Ці вінаваты ў гэтых агідных фактах толькі Левін? Бязумоўна, не. Праўленьне

РСС стаяла ў баку і моўчкі назірала ганебную работу сваёй кнігарні. Так Жлобінскі Райспажссоюз даводзіць кнігу да працоўных. Кнігі, якія ставілі сабе мэтай мабілізацыю мас вакол задач, пас



Бяспроігрышная кніжная лётарэя наладжаная Бярэзінскай кнігарняй РСС.

таўленых партыяй і ўрадам не знаходзяць спажыўца.

Раённыя арганізацыі павінны ў тэgmіновым парадку праверыць распаўсюджваньне кніг па раёне, прыцягнуўшы віноўных да суровай адказнасьці

Тунік.

Зрабіць карэнны пералом у справе прасоўваньня нацменкнігі.

Дзякуючы правільнаму правядзеньню Ленінскай нацыянальнай палітыкі, мы маем вялізарнейшыя посьпехі на культурным фронце.

Значна вырасла кніжная прадукцыя на мовах нацменшасьцяў. Ужо зараз мы маем усе магчымасьці забяспечыць літаратурай усе нацменшасьці нашай рэспублікі, але належнай увагі да гэтага сур'ёзнага вучастку работы з боку паасобных райкнігарань яшчэ няма.

Нацменкніга патрабуе актыўнейшых мэтадаў прасоўваньня. Між тым, час-часам некаторыя кніжнікі, асабліва малакваліфікаваныя, не знаходзяць, чаму-сьці, спажыўца нацменкнігі. Больш таго,

не жадаюць шукаць гэтага спажыўца, забываючы, што нацменкнігу неабходна прапагандаваць і папулярызаваць.

Кніжны працаўнік павінен штодзённа памятаць, што спажывец нацменкнігі працуе побач з ім, у розных арганізацыях; неабходна толькі давесці да яго ведама аб навінках, трымаць са спажыўцом цесную сувязь і тады нацменкніга на паліцах ляжаць ня будзе.

Якія посьпехі мае Рагачэўская кнігарня РСС у напрамку распаўсюджваньня нацменкнігі?

Укамплектаваны нацменкнігамі прафсаюзныя бібліятэкі і бібліятэкі нацкалгасаў.

За кастрычнік і лістапад 1932 г. распаўсюджана яўрэйскай літаратуры на 1300 руб.

Працягваецца папаўненне нацменлітаратурай школьных бібліятэк.

Ва ўсіх шматлюдных мясцох (канфэрэнцыі, зьезды), шырока выстаўляюцца асобнай вітрынай нацменкнігі.

Праробленая работа гаворыць за тое,

што пры належнай увазе нацменкніга мае свайго спажыўца і паказвае, што ад нас саміх, кніжных работнікаў, залежыць далейшы поспех у гэтай рабоце. Таму мы павінны зараз-жа узяцца большавіцкімі тэмпамі за работу па даядзеньні нацменкнігі да спажыўца.

Шлёсбэрг.

г. Рагачэў.

АФІЦЫЙНЫ АДЗЕЛ.

Усім кнігарням БАКТ'у і райспажсаюзау.

У апошні раз БАКТ даводзіць да вашага ведама, што ўсе партпадручнікі і кі засылаюцца у райкнігарні па разнарадках ЦК КП(б)Б.

Папярэдзваем, што за разбазарваньне

партпадручнікву віноўныя будуць прыцягнуты да суровай адказнасці, як за зрыў работы сеткі партасъветы.

Дырэктар БАКТу Любіч.

Усім загадчыкам кнігарань БАКТ'у і РСС.

ЦК Партыі і С. Н. К. паставілі перад усімі арганізацыямі і працоўнымі масамі нашага Саюзу рад адказнейшых задач у час падрыхтоўкі і правядзеньня першай вясны другой пяцігодкі.

Палітычна і арганізацыйна-гаспадарчае умацаваньне калгасаў, барацьба за падняцьцё ураджайнасці і аўладаньне аграоотэхнікай, ліквідацыя рэштак кулацкіх элемэнтаў, шкоднікаў, рашучая барацьба са зладзеямі грамадзкай уласнасці — вось далёка ня поўны пералік тых задач, якія стаяць у сувязі з правядзеньнем вясенняй пасеўнай кампаніі.

Вядомая рэч, што кніжнікі павінны адыграць вялізарнейшую ролю у вырашэньні ўсіх гэтых задач. Наш абавязак праявіць максымум энэргіі ў прасоўваньні адпаведнай палітычнай і сельскагаспадарчай літаратуры у глыбінныя пункты. Праявіць максымальную гнуткасць у справе распаўсюджваньня кнігі, каб узброіць працоўныя масы аграведамі, каб праз кнігу мабілізаваць гэтыя

масы на выкананьне задач, пастаўленых Партыяй і Урадам.

Практычна В/належыць зрабіць наступнае:

Прыкладзены пры гэтым прыкладны плян правядзеньня вясенняй пасеўкампаніі зараз жа узгадніць з Райспажсаюзам альбо заг. філіялам БАКТу і мясцовымі партыйнымі і камсамольскімі арганізацыямі.

Складаны плян носіць канкрэтны характар і абавязак кожнага загадчыка забяспечыць 100% яго выкананьне.

Мы зварочваем асаблівую увагу ўсіх кніжнікаў, што асноўны ўпор на выкананьне намечаных мерапрыемстваў неабходна зрабіць у лютым і сакавіку г. зн. да пачатку палявых работ.

У сакавіку будзе вытворана праверка, як сапраўды кніжнікі спажывецкай каапэрацыі ўключыліся і праводзяць важнейшую палітычную гаспадарчую кампанію.

Нам. Дырэктара БАКТа (Прылуцкі)

ПАСТАНОВА НКПРАЦЫ СССР.

17 кастрычніка 1932 года.

Пра ўстанаўленьне пэрыядычных надбавак да зароботнай платы для апэрацыйнага пэрсаналу дзяржаўных і каапэрацыйных розьнічных магазынаў, складаў і баз і дробнарозьнічнай сеткі ў гарадох, сельскіх мясцовасьцях і прыстанцыйных чыгуначных пасёлках за працягласьць непарыўнай работы.

№ 188

У мэтах зьнішчэньня цякучасьці сярод асноўных груп работнікаў розьнічных магазынаў, складаў і баз і работнікаў дробнарозьнічнай гандлёвай сеткі, НКПрацы Саюзу ССР пастанаўляе:

1. Устанавіць для апэрацыйнага пэрсаналу дзяржаўных і каапэрацыйных розьнічных магазынаў, складаў і баз і работнікаў дробнарозьнічнай гандлёвай сеткі ў гарадох, сельскіх мясцовасьцях і прыстанцыйных чыгуначных пасёлках пэрыядычныя надбаўкі да зароботнай платы за працяжнасьць работы ў магазынах, складах, базах, палатках і ларкох данай дзяржаўнай альбо каапэрацыйнай арганізацыі ў наступных разьмерах; Па сканчэньні аднаго году не

парыўнай работы	5 проц.
Таксама двух год	10 "
" трох год	15 "
" чатырох год	20 "
" пяці год	25 "

2. Паказанья ў арт. 1 гэтай пастановы пэрыядычныя надбаўкі распаўсюджваюцца на наступных работнікаў розьнічных магазынаў, складаў і баз: загадчыкаў магазынамі, складамі і базамі і іх аддзяленьнямі (сэкцыямі), намесьнікаў і памочнікаў, прадаўцоў, кладаўшчыкоў і касіраў, а таксама на работнікаў дробнарозьнічнай гандлёвай сеткі (у палатках і ларкох.)

3. Работнікі, паказанья ў арт. 2 гэтай пастановы, не пазбаўляюцца права на атрыманьне пэрыядычных надбавак за працяжнасьць непарыўнай работы таксама і ў тых выпадках, калі

яны пераводзяцца ў парадку прасоўваньня (але не ўласным жаданьні) на іншыя пасады ў даным альбо іншым магазыне, палатцы, ларку данай гандлёвай арганізацыі. Перапынак у працы па незалежных ад работніка прычынах у працягу 30 дзён залічваецца ў стаж непарыўнай работы

Захоўваюць права на пэрыядычныя надбаўкі таксама і тыя работнікі магазынаў і баз (з паказаных у арт. 2), якія былі пераведзены ў кіруючы апарат той самай арганізацыі, а потым зьвернуты ў магазын, склад альбо базу. Але ў гэтым выпадку час работы ў кіруючым апарце ў стаж на атрыманьне надбаўкі ня ўключаецца.

4. Вылічэньне тэрміну стажу на пэрыядычныя надбаўкі робіцца з 1 красавіка 1930 году.

5. Пэрыядычныя надбаўкі, паказанья ў арт. 1 гэтай пастановы, вылічваюцца да асноўнага акладу зароботнай платы, які існуе да моманту ўзьнікненьня права на надбаўку.

6. З выданьнем гэтай пастановы адмяняецца пастанова НКПрацы СССР ад 25 сакавіка 1930 г. № 128 аб узнагародзе апэрацыйнага пэрсаналу дзяржаўных і каапэрацыйных розьнічных магазынаў у гарадох, паселішчах гарадскога тыпу і прыстанцыйных чыгуначных пасёлках (Изв. НКТ СССР, 1930 г., № 11).

Нам. Народнага камісара
працы СССР Ваньян.

Член калегіі НКПрацы
СССР Цыбульскі.

КУЛЬТФРОНТ 15

1964 г.

**Прыкладны плян правядзеньня
вясеньняй пасеўнай кнігі і
раёнай кнігарні.**

322

1. Укамплектаваць аддзелы с/г літаратуры сельгас кнігамі, якія маюцца на Менскіх складах, адпавядаючыя мясцовым умовам, і у першую чаргу на беларускай мове.

2. У час вясеньняй пасеўкампаніі люты-красавік укамплектаваць саўгасныя і калгасныя бібліятэкі навінкамі с/г літаратуры.

3. Правесці с. г. эстафету па саўгасам і калгасам, дабіўшыся распаўсюджвання праз яе ня менш..... экз кніжак.

4. Агульную суму рэалізацыі сельгаслітаратуры у час севу давесці да..... Руб.

5. Арганізаваць кніганоштва праз школы і піонэратрады. Давесці лік кніганош у час вясеньняй пасеўкампаніі да..... чал.

6. Заключыць з усімі ШКМ умовы

(якія павінны быць дасланы БАКТам на распаўсюджваньне кнігі.

7. Арганізаваць сумесна з РК ЛКСМВ упаўнаважаных пры кожнай вясковай камсамольскай ячэйке, якому весці догляд за работай мясцовай кніжнай полкі і арганізацыі кніганоштва з вучняў мясцовай школы.

8. Забясьпечыць пасылку бібліятэкі шэфскімі арганізацыямі сваім падшэфным калгасам і саўгасам.

9. Ня менш 2-х раз у месяц змяшчаць у мясцовым друку сьпісы, паступаючых навінак па палітыкі і сельскай гаспадаркі.

10. Забясьпечыць бібліятэкі ШКМ рэкамендаванымі НККА с/г бібліятэкамі

11. У пачатку палявых работ арганізаваць вынас кнігі на поле (праз кніганош, агітпавозак.)

Загадчык кнігарні

Т.т. Кніжнікі!

- 1) Шлеце: а) Пашпарт Вашага раёну;
б) Анкету аб праробленай рабоце на працягу трохмесячніку;
в) Справаздачу за студзень месяц.
2. Пішыце ў наступны нумар часопісу „Культфронт“:
а) Аб удзеле Ваших кнігарань у вясеньняй пасеўнай кампаніі;
б) Аб правадзімай Вамі рабоце у галіне прасоўваньня марксысцка-ленінскай кнігі (эстафэта).
в) Аб рабоце па абслугоўваньню кнігай лесараспрацовак.

Выдавец БАКТ

Адказны рэдактар С. Любіч.

Горліт № 1274

Зак. № 82—Тыр. 500 экз.

Друкарня М.Ф.-П.К.

206128 60209.